

АРТЫКУЛЫ:
Я. Віктары — Вайна ў Афрыцы і басейне Міжземнага мора.
Г. Львова — Луныцы-станочнікі.
І. Елісеў — Множаць стасканьні перамогі на гарных палях.
ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі. На палях баёвай вучобы.
Г. Емельянаў. — На пераправе. П. Турскі — У паласе пераходу. М. Каласоўскі — «ДОТ» быў знішчаны.

ТЭАТР. П. Віхор — «Легенда».
ЗА РҮБІЖОМ:
Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі.
Вайна ў Кітаі.
Заява Іосіфава.
Прыбыццё Крэйса ў Лондан.
Змяненні ў саставе румынскага кіравання нацыянальнай эканомікі.
Афрыка ў Англіі ад паветраных бомбардзіровак.

Профсаюзна-комсамольскі крос

Наша савецкая моладзь — гэта гарачыя патрыёты сваёй любімай сацыялістычнай радзімы. Яна стаяць на каласных палях, на устаноках, інстытутах, школах юнакі і дзяўчаты дабіваюцца новых перамог у славу савецкай зямлі, у славу партыі Леніна — Сталіна, вырашаны і выхаваны іх. І разам з тым яны заўсёды памятаюць свяшчэнны абавязак патрыёта — быць у любы час гатовымі да абароны сваёй роднай краіны, сваёй радзімы і шчасливой маладосці. Савецкая моладзь з дня ў дзень зарганізавана, вучыцца дзейнічаць са зброй у руках, прымушае сябе да пераадавання любых цяжкасцей.

Фізікультура і спорт з'яўляюцца лепшымі сродкамі выхавання сілы, лёгкасці, смеласці, спакойнасці. Фізікультура і спорт даюць ўжо стаўленні шведскай патрыёта моладзі. На футбольным полі, на беговай дарожцы, на брусох і турніках, на стадыёнах і пляцоўках выпрацоўваюцца якасці, неабходныя баіцу Чырвонай Арміі.

Асабліва ў гэтых адносінах кампартыя і карысныя кросы — бег па перасечанай мясцовасці. Уздзяліны кросы ў шматлікіх мясцінах, у звычайных пераходах, пры выкарыстанні пераходзяць у цяжкія. Прыкладна пераходзяць праз галявыя, быстрыя пераходзяць крывыя паўдзіны, а часам і прапушчаныя пажарна-рабочыя месцы. Імяна таму кросы — гэта выдатныя школы для будучых воінаў нашай любімай Чырвонай Арміі. У іх працягваюцца і разам з тым выпрацоўваюцца выніковыя, умовныя бегу і рашуча дзейнічаць пры любых умовах надвор'я, мисловасці.

Мільёны працоўных нашай краіны шырока падтрымліваюць традыцыйны масавы крос. Дастагана Успомніць, што ў выдатны комсамольскіх ланцужоў кросе імяні XXIII гадавіны Чырвонай Арміі на БССР уздзяліны 428.730 чалавек. З іх 379.208 чалавек уздзяліны і першыя нормы ГНА. У правядзенні гімнастычных спаборніцтваў на нашай радзіме ўздымаюцца звыш публічнае чалавек. Масавыя фізікультура шырока распаўсюджаны ў савецкай краіне.

Прапіншныя змовы і вясельні фізікультуры сезонны былі багатымі падзеямі велізарнага значэння. На ланцужоў сталі тысячы людзей. Вяліка бігувача года была азначана масавым спаборніцтвам комсамольскай гімнастыкі. Таксама як і кросы, гімнастыка — азіз з выдатных відаў выхавання, мужнасці, сілы і лёгкасці. Маршал Савецкага Саюза К. В. Варашылаў укаваў: «Дзеці на імяшаму выдатна людзі, правілаў жыцця якіх з'яўляюцца настаянныя, штодзённая, рэгулярная фізічная трэніроўка. Гэтыя таварышчы... заўсёды бадрэй, жанчарнасны, працаздольны і выніковы».

Лета адзначаюцца мерапрыемствам выключнай важнасці — профсаюзна-комсамольскіх кросам. Паводле паставы ВПСЦ і ЦК ВЛКСМ, з 15 па 30 чэрвеня бігувача года будзе праведзены профсаюзна-комсамольскі крос. Ён з'яўляецца буйнай спартыўнай і сацыяльнай жыццёвай ўсёй савецкай краіны. Ён паказвае результаты работы профсаюзна, комсамольскіх і фізікультурных арганізацый па фізічнай падрыхтоўцы працоўных і будзе сапраўды дасягнуць шырокіх мас да рэгулярных заняткаў па фізікультуры. Асабліва велізарнае значэнне гэтага кросу.

Ленінскі комсамол Беларусі з усёй энергіяй уключыўся ў падрыхтоўку і правядзенне прадстаўчага кросу. Можна назваць рад райкомаў комсамола, рад комсамольскіх арганізацый, якія сталі гэтага дні сапраўды баявымі штабамі, дзе распарабаваны маршруты бегу, камплектацыя судзейскіх камісій, праводзіцца медыцынскі агляд жадаючых прыняць удзел у кросе. У Чаускім раёне рыхтуюцца да кросу 2.000 чалавек.

Велізарны прыкладом для уздзяліна кросу могуць служыць поспехі мадаль майстраў спорту, якія сістэматычна трэніроўкай дабіліся бліскучых результатаў. Студэнт Інстытута фізікультуры тав. Янчук выйграў у мінулым годзе прышчэпаванне ВПСЦ на бегу: 100 метраў ён прабег за 10,8 секунды. Студэнт БДУ тав. Сідаранка заваяваў званне чэмпіёна Беларусі: 800 метраў ён прабег за адну мінуту 56 секунды.

Робачыя і работніцы, служачыя і інтэлігенцыя гатовы выйсці на старт. Іх трэба толькі арганізаваць, дапамагчы ім правільна трэніравацца, даць ім магчымасць уліцца ў фізікультурныя калектывы. Роль профсаюзна ў даным выпадку велізарная і пачынаюцца. Тым больш неяршыма рэфінансуваць раду профсаюзна арганізацый да фізікультурнай работы і ўпрыяжэння да таго ж важнейшай масавай спартыўнай падзеі, якой з'яўляюцца прадстаўчыя профсаюзна-комсамольскі кросы. На адным з буйнейшых працярмстваў рэспублікі — бабруйскай дравапрацоўчым камбінаце рыхтуюцца прыняць удзел у кросе невялікая колькасць людзей. Гэта ў той час, калі там толькі адной моладзі налічваецца да 400 чалавек! На камбінаце быў створаны спартыўны гарадок. Няма толькі неабходнай зніжэння спецыяльнай і комсамольскіх арганізацый, і таму фізікультурны рух там слаба развіты. Не турбуе гэта і рэспубліканскі камітэт профсаюзна дэпартаменту.

Такое ж становішча і на рэспублікай падальшай фабрыцы. Тут таксама не ацвярджана жадання на-сапраўдному займацца піншнымі фізікультуры. Тутарка ідзе не толькі аб моладзі, якую арганізуе і прыяжчае да фізікультурнага руху комсамола. Выяома, што ў прадстаўчым кросе будзе уздзяліны не толькі юнакі і дзяўчаты, але мучаньні і жанчыны старэйшых узростаў. Прамая задача профсаюзна і фізікультурных таварыстваў уздзяліць іх сваю ўвагу, дапамагчы ім знайсці шляхы развіцця да кросу. Між тым быць спартыўны таварыствы, якія аб'явацца адносіцца да сваёй жа кроўнай справы. Таварыства «Харэвік» у Мінску не арганізавала кансультацыйна бегу, створавола не выдзяліла грамадскіх інструментаў для трэніроўкі Халодок паву і ў спартыўным таварыстве неіснуюць «Полымя». Ім трэба было б узняць прыклад з таварыства «Будзёныя дзятары», дзе выдзяцца трэніроўка па бегу, дзе кваліфікаваныя інструктары кансультацыйна ўздзяліны кросы.

Важной задачай профсаюзна, комсамольскіх і фізікультурных арганізацый з'яўляюцца ўзровень падрыхтоўкі і прыяжчэнне кросу. Неабходна сапраўды правядзець тэхніку ўліку, арганізацыю работы на старты, кантрольныя пункты і фінішы.

Заўтра на старт выйдзе сотні і тысячы людзей. Уздзяліны прадстаўчага профсаюзна-комсамольскага кросу яшчэ раз прадэманструюць гатовнасць савецкай моладзі і шырокіх мас у любы мінуту па закліку партыі і ўрада стаць на абарону свяшчэннай савецкай зямлі, на абарону шчаслівага і радаснага жыцця савецкага народа.

Юнакі і дзяўчаты, працоўныя БССР! Выходзьце на старт профсаюзна-комсамольскага кросу!

НІ АДНАГО ПРАЦОЎНАГА БЕЗ АБЛІГАЦЫЙ НОВАЙ ПАЗЫКІ!

У рэспубліканскае Упраўленне дзяржаўнага працоўнага паслугі ўсталяваны пазыкі Трэпай піншоты (выпуск чарвртага года).

Першай у рэспубліцы закончыла рэалізацыю пазыкі Палеская абласць. Працоўны Палеска даў у пазыку дзяржаве 16.548 тыс. рублёў — на 8 тысяч рублёў больш прадугаджанай бюджэтам сумы. Падпіска на новую пазыку прадэжацца.

На 13 чэрвеня сума падпісак на пазыку Трэпай піншоты па БССР складала 348.331 тыс. рублёў. Работчы і служачыя падпісаліся на 301.237 тысяч рублёў, жыгачы сельскіх мясцовасцей — на 47.094 тыс. рублёў. Наўзнымі ў лік падпісак пастаніла 4.516 тысяч рублёў.

Працоўны Мінскай абласці падпісаліся на 62.120 тыс. руб. Віцебскай — 46.025 тыс. руб., Магілёўскай — 42.108 тыс. руб., Гомельскай — 33.667 тыс. руб., Беларускай — 61.777 тыс. руб., Баранавіцкай — 32.181 тыс. руб., Брэсцкай — 26.320 тыс. руб., Вілейскай — 15.156 тыс. руб. і Пінскай — 12.429 тыс. рублёў.

ПОСПЕХ ПАЗЫКІ НА ПАЛЕССІ

МАЗЫР, 13 чэрвеня (БЕЛТА). Рэалізацыя пазыкі Трэпай піншоты (выпуск чарвртага года) праходзіць па абласці з вялікім поспехам. Сума падпісак, прадугаджаная бюджэтам, перавышана. Працоўны абласці даў у пазыку дзяржаве 16.548 тысяч рублёў.

На пазыку падпісаліся 56.262 работчы і служачыя на суму 13.003 тыс. рублёў і 116.516 каласнікаў — на суму 3.545 тысяч рублёў. У лік пагажэння падпісак каласнікаў ўнеслі 298 тысяч рублёў наўзнымі.

Асабліва паспяховы прайшла рэалізацыя пазыкі ў Даманавіцкім раёне. Работчы і служачыя падпісаліся на 440 тыс. рублёў — 117,3 проц. сумы, прадугаджанай бюджэтам. Каласнікі раёна даў у пазыку дзяржаве 272 тысячы рублёў — 123,6 проц. сумы, намечанай бюджэтам.

Завяршаюць падпіску

ЛУНІНЦЕ, 13 чэрвеня. (Нар. «Звезда»). У першы дзень выдання паставы ўрада паўсясма адолеўся агучыліся еху і мітынгі. Работчы, служачыя і сялянне ахвотна аддавалі свае срэды ў пазыку дзяржаве. 60-гадовае староў Аляксей Сякчэвіч з вёскі Луцін падпісаўся на пазыку на 60 рублёў. Сваю пазыку ён пагаў паўзнымі. Уражачны грошы ўпаўнаважаны, ён заваў:

— Я люблю сваю радзіму і хачу, каб яна расла і ўмацоўвалася.

Стары селянін-бадзях Сяман Трухнаў падпісаўся на 100 рублёў і пабачыў ўнёс іх. Сям'я селяніна Аляксандра Канавальчыка (сам гаспадар, сын і жонка) з вёскі Босныні падпісаўся на 550 рублёў, 225 рублёў унесны наўзнымі.

Дружына падпісалася на новую пазыку вучні рамастэлага вучылішча чыгуначнага № 6. Разам са сваімі настаўнікамі яны даў у пазыку 26.790 рублёў. Выдатны вучобы вучы Турчыновіч, Гаршэў і Манішаў падпісаліся ад 100 да 150 рублёў кожны. Размяшчэнне пазыкі ў раёне палікоўзін к канцу. Падпісаліся ўжо 13.550 чалавек. Агульная сума іх падпісак складала 1.740 тыс. рублёў, з якіх 53.000 рублёў ужо ўнесена.

Аслабілі масавую работу

ВІЛЕЙКА, (Нар. «Звезда»). З кожным днём павялічваецца падпіска на дзяржаўную пазыку. На 13 чэрвеня падпіска па абласці дасягнула 15.156 тысяч рублёў. Па гораду Вілейцы і раённых цэнтраў сума падпісак перавысала прадугаджаным бюджэтам.

З вялікім задавальненнем падпісаваліся на пазыку каласнікі і сялянне-апасобнікі. Так, члены селгасарніі імя Сталіна, Луцкіцкага раёна, у ліку 69 чалавек падпісаліся на пазыку на 3.230 рублёў. Многі з іх падпісаліся на 100—150 рублёў. Падпісаваліся на пазыку, каласнік тав. Рудак заваў:

— З радасцю падпісваюся на 150 рублёў, бо ведаю, што нашы срэды пойдуць на карысць нашай любімай радзімы. Многія селянствы (Быстрыцы, Гудайскі, Міхалінікі) Астрэвіцкага раёна закончылі падпіску. Набываюцца да завяршэння рэалізацыі пазыкі сярэд вавокавага насельніцтва Браслаўскай і Пастаўскага раёна.

Аднак у Відаўскай, Пінскай, Свірскай і Ашмянскай раёнах падпіска сярэд сялян арганізавана неадавальняюча. Аб'явішчана гэта тым, што кіруючы работнікі партыі і савецкіх арганізацый гэтых раёнаў сумавоіліся на дасягнутых поспехах у першы дні падпісак і аслабілі сваю ўвагу да гэтай важнейшай гаспадарча-піншоты кампаніі.

Вынікі пінш дзён прызва ў школы ФЗА

Усесаюзна радзёнарада

Прызваў моладзі ў школы ФЗА праходзіць па 15 савецкіх рэспубліках. Галоўнае ўпраўленне працоўных рэзерваў пры СНБ СССР прывало ўсесаюзную радзёнараду аб тэме прызва і аб размеркаванні першага выпуску навучаючыхся школ ФЗА савецкага набору.

Паводле паведамленняў з месца, чарговы набор працякае арганізавана. Гардска і сельская моладзь ахвотна ідзе абучацца масавым профасіям. У прызывныя камісіі паданы дзясяткі тысяч заяў ад юнакоў з просьбай залічыць іх у школы.

Звыш 35 тысяч юнакоў атрымалі пунцёўкі ў школы ФЗА на Украіне, каля 11 тысяч — у Беларусі. Паспяховы праходзіць прызваў у Лабаравіцкім краі, Чэчэнскай, Інгусскай АССР, Новасібірскай, Растоўскай, Свердловскай і іншых абласцях.

Ажыццэна на прызывных пунктах Літвы, Латвіі і Эстоніі, дзе прызваў у школы ФЗА праводзіцца ўпершыню. Сярод юнацтва і дарослага насельніцтва малалых савецкіх рэспублік школы фабрычна-заводскага абучэння карыстаюцца вялікай папулярнасцю. У валасныя камісіі Латвійскай ССР падаю каля 4 тысяч заяў. За першыя дні дзён у рэспубліцы ўжо прызваны і накіраваны ў школы больш палавіны кантынгенту — 5.167 чалавек. Каля 3 тысяч юнакоў прыняты ў Літўскай ССР. У прызывныя камісіі тут пастаніла 5 тысяч заяў.

Не ўсюды, аднак, работа прызывных камісій арганізавана чотка. У асобных рэспубліках і абласцях паўтаравоць на мяккі мінулага, зноў спадзяюцца на вялікіх напільных добраахвотнікаў, пад рознымі прадлогамі адцягваюць пачатак прызва, не набіраюць патрэбных тамаў.

Галоўнае ўпраўленне працоўных рэзерваў пры СНБ СССР прывавала рэспубліканскіх і абласных упраўленням дабіцца ў сямні бліжэйшых дні шырокага разгортвання прызва моладзі. Гэта работа павінна быць праведзена на высокай узроўні і ў тэрмін, устаноўлены ўрадам.

Усяго, на піншных даных, на 10 чэрвеня па 15 савецкіх рэспубліках прызваў да ў школы ФЗА больш 150 тысяч юнакоў.

Усе абласці і рэспублікі ўжо закончылі рэалізацыю пазыкі Трэпай піншоты (выпуск чарвртага года) праходзіць па абласці з вялікім поспехам. Сума падпісак, прадугаджаная бюджэтам, перавышана. Працоўны абласці даў у пазыку дзяржаве 16.548 тысяч рублёў.

На пазыку падпісаліся 56.262 работчы і служачыя на суму 13.003 тыс. рублёў і 116.516 каласнікаў — на суму 3.545 тысяч рублёў. У лік пагажэння падпісак каласнікаў ўнеслі 298 тысяч рублёў наўзнымі.

Асабліва паспяховы прайшла рэалізацыя пазыкі ў Даманавіцкім раёне. Работчы і служачыя падпісаліся на 440 тыс. рублёў — 117,3 проц. сумы, прадугаджанай бюджэтам. Каласнікі раёна даў у пазыку дзяржаве 272 тысячы рублёў — 123,6 проц. сумы, намечанай бюджэтам.

УСЕБЛАРУСКАЯ НАРАДА АКТЫВА РАБОТНИКА КИНОФАКЦЫ ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ

У трэці дзень работы на нарадзе адолеў ўвагу кінематога піншоты падрыхтоўкі кадрова ўдзельнікаў для сельскай сеткі. У гэтым годзе піншоты прадугаджана падрыхтаваць для дзяржаўнай і вядомсвеннай кінематографіі 560 чал., на 250 чал. больш, чым у мінулым годзе. У першым квартале падрыхтавана ўжо 119 чал., якія праходзіць на кіноперазоўках.

Але сістэма падрыхтоўкі на курсах мае значныя недахопы. Не аспавядаюць патрабаванням бешнства для вучэбных піншоты і праграмы. Напрыклад, большасць тэатраў (60 проц.) атрэзена на тэатрычных курсы абучэння на стаяцяннарыя кіноапаратуры і толькі 40 проц. вучэбага часу — на вывучэнне перасавочнай кіноапаратуры, на якой піншоты будзе правядзе выпускныя пасля сканчэння курсаў.

Многія выступалішы на нарадзе таварышы сінваліліся на рэкламраванні кінофільмаў. Піншоты агульнае. У многіх нашых кіногэтарэ рэклама не прыяжчае масавага гледача на працяг фільма. Чацста ў піншоты з зношымі эфектам гледацтва змешт рэкламы.

Нарада заслухала паведамленне аб заключэнні дагавора на сацыялістычнае праборніцтва з Упраўленнем кінофакцы пры СНБ УССР. Уздзяліны нарады прынялі зварот да ўсёй работніцкай кінофакцы рэспублікі, у якім заклікаюць энергічна змагацца за выкананне ўсёх коласных і якасных паказальнікаў піншоты 1941 года.

На гэтым Усебларускай нарада актыва работніцкай кінофакцы закончыла сваю работу.

ВЫНАНАЛІ ПОЎГАДОВЫ ПЛАН

ТОМЕЛЬ, 12 чэрвеня. (Па тэлефону). Калектыв Жлобінскага аддзялення выканаву поўгадовы план агучынай пазыкі і зарав змагацца за завяршэнне піншоты па роду грузаў. Сем стаянціх піншоты аддзялення таксама выканаву поўгадовы план.

Калектыв майстраў 11-й дасягавіці пуншоты поўгадовы план выпуску прадукцыі выканаву на 155 процантаў.

Па Аспавіцкаму аддзяленню поўгадовы план пазыкі закончылі ўжо 13 лінейных стаянціх. Стаянціх Аспавіцкіх выканаву поўгадовы план на 112 проц., стаянціх Талька — на 115 проц., стаянціх Пухавічы — на 108 процантаў.

плана ўзялася прадукцыйнасць піншоты. Работчы не спыняюцца на дасягнутым. Яны аб'явацца да канца чэрвеня даць звыш піншоты прадукцыі на 150 тысяч рублёў.

Датэрміновы выканалі поўгадовую праграму калектывы Стаўбоўскай палычачнай і Баранавіцкай швейнай фабрык.

ПАРАНАВІЧЫ, (Нар. «Звезда»). Перадавое прапіншчства абласці—фабрыка «Ардаў» 12 чэрвеня выканала поўгадовы вытворчую праграму. Работчы калектыв абавязаліся да канца пуншоты выпусціць звыш піншоты 150 тысяч пар гумавага і скуранога абутку, на агучыную суму каля 3,5 міль. рублёў.

Перавыканаву поўгадовы вытворчы план масакамбінат. На 38 проц. супроць

ГАЙНАУКА, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Калектыв Гайнаўскага лясхімакамбіната дасягнуў выканаву поўгадовы план.

Калектыв узваў абавязальнасць даць да 11 ліпеня на 340 тысяч рублёў прадукцыі звыш піншоты.

ШКЮЎ, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Калектыв Парадзінскага ільвазавода 12 чэрвеня выканаву поўгадовую праграму. Даўгата валакна вывухчана 103 проц. піншоты задання, каротага—104 проц., наклі — 160 проц.

Калектыв завваў абавязаліся выканаву сваю сямімесячную вытворчую праграму да 11 ліпеня — дня вызвалення Беларусі ад белапалакаў.

Па Мінску і рэспубліцы

ГАЗЕТА «ПІОНЕР» НА ПОЛЬСКОЙ МОВЕ

Учора выйшла першы нумар газеты на польскай мове «Піонер» — орган ЦК ЛКСМБ.

У першым нумары піншчавы савецкіх польскіх дзятары вітаюць з выхадом газеты «Піонер» — ЦК ЛКСМБ, на роўня піншоты ВПСР Іркуна Купала і Якуб Колас, нарком асветы БССР тав. Урадава, рэдакцыя газеты «Піонер Беларусі».

Газета ў пераважым артыкуле звартаецца да савецкіх польскіх дзятары і выхадцаў з заклікам прыяжчаць актыўна ўліць у сваёй газеце, выдана вучыцца і выхадцаў з сябе карысных грамадзян Савецкай краіны. У нумары змешчаны ўрывак

ПАДРХІТОУКА ДА ВЫСТАЎКІ «НАША РАДЗІМА»

12 чэрвеня пад старшынствам сакратара ЦК ВЛКСМ тав. Маліна адбыўся чарговы пасяджэнне рэспубліканскага Камітэта па падрыхтоўцы да Усесаюзнай мастацкай выстаўкі «Наша радзіма» і рэспубліканскай выстаўкі выдзельнага мастацтва.

Выставачныя камітэт заступаў паведамленне старшыні Саюза савецкіх мастакоў БССР тав. Рубінштэйна аб удзеле мастакоў у аднастраванні сродкам выдзельнага мастацтва разгарнуўшыся грамадзянскіх работ па асаўнішым баглот у рэспубліцы. 38 мастакоў Мінска, Гомеля, Віцебска і Беларуска прысвячаюць свае работы тэ-



Знаходныя від тэрабэўскага аддзялення Стаўбоўскай палычачнай фабрыкі (Пінскага абласці).
Фота В. Луцкея. (БЕЛТА).

матэры асаўення і асу-чэння баглот.

Выстаўкам прыняў прываво Саюза мастакоў аб арганізацыі ў дні святавання XXIV гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі спецыяльнай выстаўкі таварыстваў мастакоў, прысвечанай усенароўнаму руху за асаўнішым баглот. Дешпыя карціны ўройдуць у фонд Усесаюзнай выстаўкі «Наша радзіма».

На пасяджэнні Выстаўкома былі прыняты асноўныя мастакоў: Гудэйла — «Ад-праўка комсамольскай фронт», Брэжэўскага — «Ціейнічы», Губанова — «Сталіні і Орджанікідзе на захадным фронце» і малюнак Мільчына «Нахат».

КАМПАЗІТАРЫ ДА ЛЕРМАНТАУСНАГА ЮБІЛЕЯ

Кампазітары БССР адзначылі ўрадавымі лермантаўскімі юбілей дзума наўментаўскай творамі. Лаврат Стаўскай прамі дні мнжтэж будзе трансміравацца на радзё па ўсёй рэспубліцы.

Е. М. Піншоты прапунуе пад



Пачалася рэканструкцыя Савецкай і Пуншоты вучылішча. На аўтматэ грамадзян і працоўных піншоты развіцця стэру маюваў для будаўніцтва новай.
Фота І. Каласіва.

Паведамленне ТАСС

Яшчэ да прыезду англійскага піншоты ў СССР п. Крэйса ў Лондан, асабліва піншоты аго прыезду, у англійскай і наогул у замежным друку пачалі мусіравацца чуткі аб аб'явішчій вайны паміж СССР і Германіяй. Паводле гэтых чутак: 1) Германія шчы прадаўца СССР пратэзіі тэрабэўскай і эканамічнага характару і піншоты піншоты перагаворы паміж Германіяй і СССР аб заключэнні новага, больш піншоты піншоты паміж імі; 2) СССР алібы адхіліў гэтыя пратэзіі, у сувязі з тым Германія стала сканпіншоты свая воіцы ля граніцы СССР з міншоты піншоты на СССР; 3) Савецкі Саюз, у сваю чаргу, стаў імяні Узмопена рыхтавацца да вайны з Германіяй і сканпіншоты вайны ля граніцы японшай.

Не глядзячы на відавочную бессэнсоўнасць гэтых чутак, адзасныя круці ў Маскве ўсё-ж палічлі неабходным, з прычыны ўпорнага мусіравання гэтых чутак, учынаважылі ТАСС заваў, што гэтыя чуткі з'яўляюцца піншоты састраванай прапагандай варожых СССР і Германія сіл, запыкаўшых у далейшым расшпіншоты і развівацца вайны.

ТАСС заваў, што: 1) Германія не прадаўца СССР ніякіх пратэзіі і не прапіншоты вайны якога-небудзь новага, больш

Стан пасаваў у БССР

Намеснік наркома земляробства БССР тав. Малочка паведаваў карэспандэнта БЕЛТА аб стане пасаваў у рэспубліцы.

У падальшай частцы БССР — Гомельскай, Палескай, Пінскай і Брэсцкай абласцях — змае жыта знаходзіцца ў стадыі расавання. Яравыя зерняныя заганчваюць фазу купчэння. У іншых частках рэспублікі зямля вышлі ў трубу, а

яравыя знаходзіцца ў стадыі другога—трэцяга лота. Агульны стан пасаваў азімскіх і яравых культур па рэспубліцы звыш здавальняючы і добры. Прапіншоты 12 чэрвеня па ўсёй рэспубліцы дажылі, якія на многіх месцах прадэжаюцца і 13 чэрвеня, амажыць выхадца стрыяныя ўліць на радзёць ўсёх азімскіх і яравых культур у траў.

(БЕЛТА).

Пачалася рэканструкцыя Савецкай і Пуншоты вучылішча. На аўтматэ грамадзян і працоўных піншоты развіцця стэру маюваў для будаўніцтва новай.
Фота І. Каласіва.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

Партарганізацыя і сутачны графік

Сутачны графік — аснова высокапрадукцыйнай, рытмічнай работы прадпрыемства. XVIII Усеагульная партконференцыя ўказала на неабходнасць «апонычыць з беспарадкамі, з няроўнамерным выпуснам прадукцыі, са штурмуўшчынай у рабоце прадпрыемстваў і дабра штодзённага, па загадах распрацаванаму графіку, выканання вытворчай праграмы кожным заводам, фабрыкай, шахтай, чыгунай».

Як лепш рэалізаваць гэты дэкрэт на нашым прадпрыемстве? Такое пытанне мы паставілі адразу ж пасля канферэнцыі перад кожным камуністам, а таксама перад беспартыйнымі інжынерна-тэхнічнымі работнікамі і стажануцамі нашай фабрыкі. 7 спецыяльных брыгад, вылучаных партыйным бюро, актыўна рыхтавалі партыйна-тэхнічную канферэнцыю, прысвечаную ўвядзенню сутачнага графіка.

Былі выніковы прычыны няроўнамернай работы фабрыкі, перашкоды, якія не давалі магчымасці ўвесці графік. Аднай з такіх перашкод з'яўлялася адсутнасць узаемнай вытворчай узавязі ў рабоце склада сыравіны, закройных і папярэдняга цехаў. Склад не забяспечваў своєчасова сыравінай закройны цех, а закройны не акуратна даваў поўнабрыкі папярэдняму цеху. Само сабой з'яўлялася, што рытм у рабоце нямыслім без правільнага сабярэння цехаў. І партыйна-тэхнічная канферэнцыя ў сваім рашэнні заклала, каб папярэдня цех штодзённа ў пэўны час даваў заўважыма больш пэру на неабходную колькасць поўнабрыкі, а закройны цех, у сваю чаргу, своєчасова патрабаваў сыравіны са склада.

Брыгады таксама выявілі, што ўвядзенню графіка перашкодаю была неамагчэная палача поўнабрыкі за закройнага цеха ў папярэдням. Часта пры раскрое брук папярэдняга цехаў, дакладна. Канферэнцыя патрабавала зніжэння і гэты недаход. Партбюро праектавала выкананне рашэння партыйна-тэхнічнай канферэнцыі. Зараз раскрой у цэхі пачаў ступацца невялікімі партыямі і ў пэўным каэфіцыенте, а не пачкамі, як гэта было да канферэнцыі.

З 5 сакавіка фабрыка перайшла на работу на графіку. Пери за ўсё было пераарыентавана планаванне. Замест месцаў дадання вытворчых цехаў атрымалі сутачны і зменны графік выпуску прадукцыі фабрыкай, асобнымі зменамі, ладзімі, машынамі. У графіку дакладна прадугледжана і расход сыравіны і фарміру на выроб кожнага асартымента прадукцыі.

Начальнікі цехаў, майстры лент дотальна знаёміцца з сутачным графікам загады. Часта яны ўдзяляюць дэталі графіка, памятаючы асобным недаходам. Затым графік — гэта ўжо задала камандараў, закон вытворчых на даныя суткі — вышываецца ў цеху. Імчу напярэды вяртаю ад рашэння перад пачаткам работы майстар азнаёміць кожнага рабочага ленты з яго заданнем на змену.

Тут трэба сказаць яшчэ аб адной вельмі важнай акалічнасці. У сувязі з увядзеннем графіка, фабрыка перайшла на назначаны праёс работы; першая змена пачала вытворчы задзел для другой змены. Гэта на палову скараціла колькасць незавершанай вытворчых, на 10—15 працэнтаў пачало прадукцыйнасць працы: работа ўсіх цехаў фабрыкі пайшла беспарэмна, рытмічна, роўна.

Калі правільна арганізавана ўзаемдзеянне ўсіх частак вытворчага арганізма, — вельмі важнае значэнне набывае кантроль.

Мы сочылі за выкананнем графіка на працягу ўсяго дня. Майстры лент кожную гадзіну ведаюць, колькі выпушчана прадукцыі. Малейшая затрымка ў канвейеры адразу ж становіцца вядома дырэктару прадпрыемства і партыйнаму бюро. Усе няўзвязкі ў рабоце абмяроўваюцца на кароткіх вытворчых нарадах у часе аб'яднанага перапынку. На гэтых жа нарадах падводзіцца вынік работы данай ленты за ўчарашні дзень.

Больш даскратным дзейным пасля ўвядзення графіка стала сацыялістычнае спаробнітва на фабрыцы. Калі раней многія сацыятары заключалі фармальна і правяралі ад выпадка да выпадка, то зараз калектыву і асобныя рабочыя кожны дзень бачаць рэзультаты спаробнітва. Давары заключаюцца кожны мярал. Рэзультаты спаробнітва вышываюцца на вітным месцы ў цеху. Пасля ўвядзення графіка ў пэўнага разе вырас лік стахануцаў, рэзка зменшылася колькасць рабочых, не выконваючых норм.

У авангардзе барацьбы за чоткае выкананне графіка ідуць члены і кандыдаты партыі. Камуністы — начальнікі цехаў тт. Пінхасі, Вентраў, Каліаскіяў праявілі больш махмімум ініцыятывы ў рабоце. Іны габочы ўважэньні ў работу сваіх цехаў, асобна лент, кожнага рабочага, даквалі вапаша да прычыні асобных выпадкаў на рушэння графіка і быстра знішчаюць іх.

Стахануцаў, член партыі тав. Мамімоўніт дабілася штодзённага выканання норм выпуску на 118—119 проц. Метадам стахануцкай работы яна абыцтва двух работніц, якія не выконвалі вытворчых заданняў.

Кандыдат у члены партыі тав. Гершман вивучыў за апошні час чатыры аперанды. Па прыкладу тав. Гершмана вучацца працаваць на пекальных аперанды і многія дрыгя камуністы і беспартыйныя стахануцы. Гэта мае вышэйшае значэнне пры рабоце прадпрыемства на сутачным графіку.

На фабрыцы разгарнулася барацьба за эканамічнае расходанне матэрыялаў і фармітуры, за махмімумную эканомію пры раскрое. Так, у закройным цеху (начальнік член партыі тав. Пінхасі) раней матэрыял раскравіваўся неаэканомна, атрымлівалася астаткі, якія ішлі ў адходы. Зараз, перш чым прыступіць да раскраву, у пэру робіцца палярэны разлік матэрыяла. Гэта дае 4 проц. эканоміі. Толькі на трох відах прадукцыі такі метад раскраву дае 50 тыс. рублёў эканоміі ў год.

Другі прыклад. Старшы абмелычы тав. Гальперын дзякуючы новай, больш таальнай раскладцы матэрыяла, дабіўся эканоміі яго ў размеры двух сантыметраў на кожны касцюм. Пры раскрое на металу тав. Гальперына фабрыка эканоміць штогод 2500 метраў матэрыяла.

Ініцыятыўныя работы на графіку? Фабрыка працуе больш рэнтабельна, з месца ў месці, з дэка ў дэка, з дні ў дзень выконвае і перавыконвае дзяржаўнае заданне. Прадукцыя выпускаецца строга па графіку. Так, напрыклад, 7 першай дэказе мад, план быў выканан на 102 проц., у другой — на 105,5 проц., у трэцяй — на 104,9 проц. Паляпшаецца праца і з выкананнем задання па асартыменту. Калі ў лютым мы мелі адхіленні ад плана па 12 відах вырабаў, то ў красавіку — на плні і ў маі — па чатырох відах.

М. ДОМНІЧ, сакратар бюро партарганізацыі бабруйскай швейнай фабрыкі ім. Дзержынскага.

РАЙКОМ СЛАБА КІРУЕ АГІТАЦЫЯЙ

У Круцінскім раёне (Мінская абласць) з'яна недадольнае ўсёй вяснянскай масе палітычнай агітацыі. Адзед прапаганда і агітацыі РК КП(б)Б не праводзіць ніякай работы з кіраўнікамі агітлектываў і агітатараў. Бюро райкома ў апошні час не заслухоўвае дакладаў сакратара партыйных арганізацый і кіраўнікоў агітлектываў аб стане палітычна-выхаваўчай работы.

Многія кіраўнікі агітлектываў з дні завярджэння іх бюро райкома ні разу не выязкалі ў партыйныя арганізацыі.

Член партыі тав. Багшчына заведвае кіраўніком агітлектыва Шынкаўскага сельсовета. З 15 лютара ў сельсавеце ён не быў і нават не ведае агітатараў. Кіраўнікі агітлектываў тт. Міхайлаў, Кождуб і др. тэжкама не бываюць на сваіх участках. Кіраўнікі агітлектыва Бобрыскага сельсовета тав. Капарскі на працягу двух месцаў не збіраў агітатараў не толькі ўсёго сельсавета, але нават і таго каліса, у якім ён працуе.

Асобным камуністам яшчэ тры месцы назад выехалі з Круцінскага раёна, аднак яны ўсё яшчэ лічацца кіраўнікамі агітлектываў.

У калгасе «Стаханавец». Групека сельсавета, лічацца два агітатараў: тав. Піхаў — старшыня сельсавета і тав. Сушчэўскі. Але тутарак з калгаснікамі яны не праводзіць.

Работнікі аддзела прапаганда і агітацыі РК КП(б)Б пры выезде ў сельсаветы і калгасы неадстагова дапамагаюць у арганізацыі палітычнай агітацыі. Яны не ўважэюць палітычныя пытанні з выкананнем гаспадарчых заданч, што стаіць перад калгасамі, а абмяжоўваюцца толькі тым, што праводзіць чарговыя заняты гуртоўкі або зробіць даклад. Тав. Дзінукоў — загадчык аддзела прапаганда і агітацыі райкома — 19 лютара быў у Сакаловіцкім сельсавеце. На нарадзе сельсавета актыва ён зрабўў адразу два даклады: аб ранішнім XVIII партконференцыі і аб XXIII гадавіне Чырвонай Арміі. Яна, што пастаюцца двух такіх важных пытанняў адначасова не магла даць патрэбных вынікаў. У прадаколе пачаў выступленіяў агітатараў, не ўзяты канкрэтыя абавязанствы на выкананню рашэнняў партканферэнцыі.

Ц. ФАРЬМАН, інструктар аддзела прапаганда і агітацыі Мінскага абнама КП(б)Б.

Эканамічная асвета кадраў

Для камандараў і партыйных работнікаў Беларускай чыгуны арганізаваны семінары на эканамічнай асвете. На семінары ва Ураўленні чыгуны займаецца 60 чалавек — начальнікі і намеснікі начальнікаў служб і аддзелаў, работнікі палітдзелу.

Ужо здыбася некалькі заняткаў, на якіх былі праслуханы лекцыі «Аб асноўных прышчынах планавання народнай гаспадары ў СССР», «Арганізацыя працы і планаванне на чыгуначным транспарце» і інш.



Паравозная брыгада лунінаў мінскага паравознага доту (злева направа): пам. машыніста К. Астанова, пам. машыніста С. Міхнечы, пам. машыніста І. Іванова, машыніст К. Гасмобадзі, машыніст К. Завячэўскі, машыніст А. Халецкі. Фото Г. Казловіча.

Множыць стахануцкія перамогі на тарфяных палях

З першых дэйн торфазабічы мая брыгада пачала перавыконваць сваё сутачнае заданне. Замест 38 тысяч торфаваліны мы давалі па 45 — 50 тысяч. Апошні наш рэкордны паказальнік — 65 тысяч.

Не адразу, вядома, гэта маюся. Прышлося мюта папрацаваць. Брыгада, якая сёння людзей рошых узрастаў і характараў, стала адзіным, дружным, моцным калектывам.

Я сам ужо маю пэўны стаў тарфяніка. Добра і дасканала вивучыў сваю спецыяльнасць і ўвесь свой вопыт штогод перадаю маладым тарфянікам.

Многае нам зроблена для скарачэння непрадукцыйнай затрыты часу. Перасоўка сярэпра даўжэяцца не больш 10—12 мінут. Як толькі мы прыступаем да выемкі торфу з новага кар'ера, тагеладнікі і кар'ерчыкі ўжо гатоваць нозы напіць і пшад і рысьмы для перасоўвання машыны на новы кар'ер. На перанос паласкі і казалоў затрачваецца мінуты.

Перасоўку сярэпра маюць было-б яшчэ больш паскорыць, калі-б мы мелі рухомыя катанкі, пры дапамозе якіх маюць быстра перанесці з аднаго месца на другое шпіцы і рысьмы. На іншых заводах гэта даўно ўжо практыкуецца. Задача, невялікая рапрамацаванне, а колькі яна эканоміць часу і фізічнай энэргіі тарфянікам!

Добра і боражна даглядае машыну слесар Гарыяў. Ён заапаць праводзіць планавана-паправаўныя рамонт. У яго заўбелы над рукамі ўсталяе запавенны частак. За ўвесь час яшчэ ні разу не мелі ні адной паломы і аварыі. Добра аўтамаў сваёй спецыяльнасцю скарэпуючыся Бураўкоў. Ён кіруе машынай пшад, без рыўкоў, рабочы трос служыць у яго на месцы і больш, а ў іншых ён рываца кожныя пяць дэйн.

Дружыма мы жыем са сваёй асноўнай брыгадай, якой кіруе тав. Севінін. Перад уходом з работы перадам усе абсталяванне і машыну ў лоўны парак, каб ім не прышлося затрачваць злішняга часу на збор таварыя, рысьмы і пшад і т. д. Узаемна дапамагаю паміж брыгадамі скарачаюцца на нашай вытворчых.

У маі мая брыгада дала 126,6 проц. плана, а Севініна — 131,6 проц.

Як нехадю, трэба адзначыць адсутнасць вытворчых нарад па брыгадах. За два месцы правалі толькі адзін раз нарад. Летась нашай брыгады, Тарфяны камітэт зусім не цікавіцца гэтай справай.

І. ЕЛІСЕУ, брыгадэр сярэпрай машыны № 4, торфазавода «Луніна».

ЛУНІНЦЫ-СТАНОЧНІКІ

Павел Карбановіч прашоў на станкі-будуўнічы завод імені Варашылава 17 год таму назад, лічэ зусім юнаком. На яго вачах расло, пераўтваралася роднае прадпрыемства, усталявалася навейшая канструкцыйная абсталяванне, асваівалася складаныя станкі.

Старыя рабочыя неадразувава гаварылі Паўлу:

— Вучыся разумець станок, у ім вялікі розум чалавечы закладзен.

Паўлу звалася ўсё гэта падыскальнякам, але ішлі гола, Павел набываў новыя веды, працягваў. Спачатку ён таіў прастыя дэталі, але з цягам часу яму пачалі даравацца больш складаныя работы.

На завоч прыбылі новыя фрезэрныя станкі. Паўлу Карбановічу было прапанавана працаваць на адным з іх. Дзень за днём ён аналізаваў складаныя станок. Павел Феліцыянавіч уважліва прыслухоўваўся да рытму яго работы і па ім навучыўся адрабняць — спрыўны пі няспрыўны станок. І калі часам гэты рытм напушчаў, маладзі рабочы ведаў, якая іменная дэталю адмовіла. Дробны рамонт ён сам рабіў, а калі прыводзіўся буйны рамонт, то абавязкова пры ўвадзе самога Карбановіча: ён не асабліва даявараў свой станок другім.

Зараз тав. Карбановіч працуе на тэкарна-затыловачным станку і робіць вельмі складаныя работы. Выробіць інструмент з дакладнасцю да адной сотай міліметра. Для таго, каб вырабіць такі дакладны інструмент, станок навінен працаваць безапарна. Гэта добра ўсёю Павел Феліцыянавіч, і станок ніколі яго не падводзіць.

Вось з'явілася аднойчы на хадавым валушэ шпона. Тав. Карбановіч узяў кавалак сталі і сам выліў шпону, падагнаў яго да месца. Станок запрапаваў. Гэта прадаўжэлася адных 20 мінут. Або, напрыклад, сарвацца рызьба ў гайцы палыца гітары. Тав. Карбановіч метчыкам за 15 мінут наразаў гайку. Не так даўно быў такі выклад. Закарпачыў станок. Аказалася, што ўпору пшад супарта знасілася. За 10 мінут Павел Феліцыянавіч сам выгнаў шпайбу.

Калі-б прыходзілася клікаць слесар-рамонтніка па кожным дробным выкладу, — гаворыць тав. Карбановіч, — станок працаваў-б гадзінамі.

Тав. Карбановіч — адзін з першых ініцыятараў стахануцкага руху на заводзе.

План на сваім станку ён выконвае па 180—200 проц. Якасць прадукцыі — выдатная.

Павел Карбановіч чуў і неадразува чытаў у газетах пра выдатнага новасібірскага машыніста Нікалая Луніна, цікавіўся яго метадамі работы. І тав. Карбановіч рашыў, што вопыт Лунінаў маюць з поспелым прымяніць на сваім заводзе. Гэта ён даказаў на прагтыцы.

— Лунінікі метал, — гаворыць тав. Карбановіч, — спрыяе яшчэ больш прадукцыйнай стахануцкай працы.

Нікалаі Еўмоўніч Войтка, перш чым стаць станочнікам, прайшоў «курс» слесарнай справы. Рамонтнікі адымаюцца аб ім, як аб добрым слесары. Але станочнік з яго яшчэ лепшы.

Перш чым прыступіць да работы на новым зубаліфавальным станку, ён вучыўся на курсах у Маскве. Планер ён вельмі добра ведае станок. Як і Павел Карбановіч, Нікалаі Войтка, у выкладу няспрыўнасці станка, не любіць клікаць рамонтніка слесара, а робіць рамонт сам. Калі станок капрызнічае, Нікалаі Еўмоўніч не губляецца. Выявіўшы дэфект, сама ён шукае яго ліквідуе, не звяртаючыся за дапамогай у рамонтны цех, які гэта робіць многія дрыгя рабочыя.

— Бывае часамі вінг супарта аслабляецца, — гаворыць тав. Войтка, — націснем гайку — і ўсё ў парадку. Або, напрыклад, кіліні выслабляюцца, пачынаюцца качанне даскі супарта, — сам регулірую. Часу траціцца мала, а карысць вялікая.

Метад Лунінаў безумоўна маюць прымяніць і на станкабудуўнічых заводах. Гэта даказаў лепшы стахануцкі завод імені Варашылава, добра аўдаўляўшыя імяні Станкіна і ведаючы слесарную справу. На жаль, на заводзе яшчэ мала тав. Карбановіч, які-б самі рабілі дробны і бігучы рамонт абсталявання. Станкі падоўгу знаходзіцца ў рамонтне, галінамі працаваюць у чаканні рамонтных слесараў. Лунінікі рух адкрывае новыя рэзервы прадукцыйнасці абсталявання ў станкабудуўнічай прамысловасці. Гэты рух трэба ўсюляк патрымаваць. Такаа задача кіраўнікоў і ўсіх рабочых прадпрыемства.

Г. ЛЬВОВА.

Па СССР

НОВЫ СПОСAB АПРАЦОУКІ МЕТАЛАУ

Гутарна з старшым навуковым супрацоўнікам Інстытута машыназаводства Акадэміі навук СССР П. Е. Дзячэнка

Сучаснае развіццё тэхнікі патрабуе ад машынабудуўнікоў усё большай дакладнасці, тэкаспі канструкцыі і прадэкальнай моцнасці. Праблема барацьбы за чыстагу явярэнні метала становіцца ўсё больш актуальнай, і над яе вырашэннем працуюць многія навукова-даследчыя арганізацыі свету.

Прагучы над праблемай чыстацы пераходзі метала, Інстытут машыназаводства Акадэміі навук СССР скарэпавала спецыяльныя прыбор — падоўгу для апрацоўкі металам суперфінішныя розныя дэталі машыны. Гэта партыяўнае галоўка запавенна замест рэца ў супарце такарнага станка і прыводзіцца ў рух ад асвятляльнай сеткі. Малейкі электрагаторчык, які звычайна прымяняецца для электраэжыкі або электраадбёрткі, пры дапамозе эканэтрыка прыводзіць у рух аб'ярэўныя брукі, якія знімаюць паверхневы слой метала з круцэчага выробу. Для апрацоўкі раснастанных матэрыялаў прымяняюцца розныя сарты абрава, змаві і розныя рэжымны рэзацыя.

Новы прыбор маюць быць скарыстан для апрацоўкі лобных шпіндральных і шпокіх таварных частак, а таксама такіх спецыяльных дэталей, як калектывны валы. Галоўка танная, протыя ва ўздыманні, яе маюць скарыстаць на любым такарным станку.

МАСКВА. (ТАСС).

Будуўніцтва магнітнай абсерваторыі ў Ноўгарадзе

У Ноўгарадзе разгарнулася будуўніцтва магнітнай абсерваторыі, якая ў бліжэйшым будучым стане Цэнтральнай абсерваторыі Савецкага Саюза. У адным з яе трох павільёнаў — зомных топаў — пачаліся ўжо пабудовы назіранні. Другі павільён прызначана для абсалютных вымярэнняў сілы зямнога магнетызму. Будынак яго будзе пабудаван без якіх-б там ні было жалезных дэталей, бо жалеза ўплывае на дакладнасць паказанняў магнітных прыбораў. Таму ў гэтых будуўніцтвах матэрыялаў скарэпаваліся дрэва, фанера, латунь і замост жалезных лішкю — медныя. Трэці — варыянтны павільён, які таксама будзе з магнітных матэрыялаў, прадстаўляе сабой архітэктурнае абудаванне — зруб у зруб. Гэта зроблена для таго, каб патрымаваць ва ўнутраным памяшканні пастаянную тэмпературу.

Новы тып легкавой аўтамашыны

МАСКВА. (ТАСС). Канструктары аўтазавода імені Сталіна, пад кіраўніцтвам інжынера Далмагоўскага, правалі виліную работу па вывядзенні тэхнічнай характарыстыкі легкавой аўтамашыны вышэйшага класа. Іны скарэпавалі навейшы дасягненні савецкай тэхнікі: размяшчэнне рухавіка ў задняй частцы аўтамабіля, незалежная падвеска каляс, гідраўлічныя тормазы і штыленне, аўтамаматычнае механізмаў, прышчыны самааўтаматэа кузава аб'якавагай фармы.

Рамонт сярэдняга машынабудуўніцтва Саюза ССР адначасу стваронне канструкцыі новага аўтамабіля станочнай з'явай у развіцці савецкай тэхнічнай мыслі і прамаваў канструктараў.

Першы вадаправод на Тянь-Шані

Жыхары горада Нарына — пэнтр Тянь-Шаньскай абласці — атрымалі ваду з гарадскога вадаправода, які бярэ пачатак за вадаспада, ствараемага горнымі крыніцамі. Гэта першы вадаправод у цэнтральным Тянь-Шані. Раней насельніцтва горада карысталася вадою з аркшад або ракі, якая цячэ ў глыбокім і крутым каньоне.

(ТАСС).

Вайна ў Афрыцы і басейне Міжземнага мора

На велізарным фронце другой імперыялістычнай вайны, лідучым ад Лондана да Сінгапура, неамае значэнне маюць басейн Міжземнага мора і прылажачыя да яго краіны. Само сабой зразумела, што бітва за Міжземнае мора, за пашыні ў Афрыцы і на Балжым Усходзе ўстапе на сваёму значнаму бітвям за Англію і за Атлантыку. Битво вайны не маюць быць вырваным на Міжземным моры, або ў Афрыцы, або на Балжым Усходзе. Рашаючае значэнне ў выхадзе сучаснай вайны мае ў першую чаргу барацьба за Атлантыку, за марскія камунікацыі Англіі, звышваючы яе з іншымі часткамі Брытанскай імперыі, а галоўнае — з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Тым не менш пельга пераўмяшлявае важнасці палей, якія разгарнуцца і разгортаюцца ў Афрыцы, на Балжым Усходзе, ва ўсім басейне Міжземнага мора.

Барацьба ў Міжземнаморскім басейне прынятае зараз асабліваў ўвагу зарубежных апылітаў і зарубежнага друку галоўным чынам таму, што іменна ў гэтым басейне расшыраецца вайна, іменна там уступаюцца ў арбіту вайны новыя краіны, новыя дзяржавы, узнікаюць новыя фронты. Ужо гэты факт гаворыць аб тым, што вайна за Атлантыку прыняла заняты характар і што з парадку для знята пытанне аб маланавым выхадзе ліберальнай вайны. Германскі друк, таксама як і італьянскі, сам прызнае, што італа-германскаму блоку прышлося выбраць у гэтай вайне больш лойт шлах, чым гэта намячлася.

Вайна пашыраецца на вельмі ўзвышымі для Брытанскай імперыі месцы. Над прагорай Егіпту, Суэцкі канал, шлах, вваючы на Арабскі Усход і ў Індыю.

узнікае адначасова пагроза Суэцкаму каналу і іншым пашыням Англіі ў басейне Чырвонага мора. Італьянскія войскі вялі наступленні не толькі на Егіпет, але і ва Усходняй Афрыцы: яны заваявалі Брытанскае Самалі, і такім чынам, мелі ў сваім распаражэнні рэд аюрных пунгтаў на ўзбярэжжы Чырвонага мора. Затача, якую ставіла перач сабой італьянскае камандаванне, заключылася ў тым, каб захаванні Суэцкі канал, устанавіць свой кантроль у басейне Чырвонага мора, ліквідаваць амаль пачкам англійскі ўплыў ва Усходняй частцы Міжземнага мора.

У рэзультате англійскага контрастугленія італьянскага арыя ў Паўночнай Афрыцы вымушана была звышціць амаль усю Кірэнаіку. У Грэнцы італьянскае наступленне таксама не мела поспеху. У руці Англіі ў той час фактычна перайшлі ўсё грэчаскія ваяна-марскія і наветраныя бамы, у тым ліку і бамы на Крыце. Пашыніўшы сваю стратэгічную пашыні, Англія атрыкала магчымасць нанесці вельмі сур'езныя ўдары італьянскаму флоту.

З моманту італьянскага наступлення ўпалоў ямавала вады. Зараз становіцца рэзка змянілася. Кантроль над Чырвоным морам пачкам у англійскіх руках. На гэтай падставе Злучаныя Штаты Амерыкі аб'явілі, што амерыканскія пароходы будуць рэгулярна накіроўвацца ў Чырвонае мора для снабжэння англійскіх войск, дзельчых у Афрыцы і на Балжым Усходзе.

Італьянцы страцілі не толькі Брытанскае Самалі, але і Італьянскае Самалі, а таксама Эртрэю. Апрача таго амаль уся Абісінія ачыхнава ад італьянцаў.

але і за яе. Такім чынам, зноў узнікла пагроза Егіпту, якую англійскае камандаванне даволі прагтыч час ачыла ліквідаванай.

Англійскае камандаванне быстра слягула войскі на егіпецкі фронт. Германскае наступленне было спынена. Складанасць становіцца характарызуецца не толькі ўзростым супрацьлеглым англійцам на егіпецкай тэрыторыі, але і тым, што Тобрук прадаўжае супраціўляцца, напасночас часам адульваючы ўдары. Абедзве ваяуючыя стараны слягула дадатковыя сілы, рыхтуючыся да далейшых, больш сур'езных схваткаў. Колькаснасць англійскіх войск, скапчыраваных у ляды момант у Егіпце, вызначаецца прыкладна ў поўмільёна салдат.

</

ЗВОДКА НАРХАМЗЕМА БССР

Аб ходзе выканання плана веснавой службы
НА 10 ЧЕРВНЯ 1941 ГОДА

ОБЛАСТІ	Усяго пасяна яравых		У тым ліку:		Кампань	Маслянік на яравых (у проц. да плану)
	Гектары	Проц.	Гектары	Проц.		
Віцебская	422818	99,5	82975	100,3	69516	100,6
Гомельская	220530	90,7	17606	100,0	64717	104,4
Магілёўская	453534	90,1	59073	100,3	109793	102,9
Мінская	363909	97,7	25706	97,4	89269	101,6
Палеская	185555	95,7	10400	100,0	42660	105,3
Баранавіцкая	421951	104,3	24549	131,4	116210	101,8
Беластоцкая	415580	102,8	14235	101,3	131828	103,2
Брэсткая	228246	104,2	9107	101,2	82071	102,3
Вінцкая	349003	104,9	37615	99,5	76224	102,3
Пінская	100526	103,0	7472	99,6	38673	101,3
Ясяго па БССР	3141382	99,1	287788	100,1	820461	102,5
Было на 5/VI—41 г.	3080321	97,1	287053	99,8	813391	101,6
Было на 10/VI—40 г.	3448375	101,1	284355	99,0	885217	101,1

СПРАВАЗДАЧА-ЗКА НАМІСНІК АДДЗЕЛ НАРХАМЗЕМА БССР.

ВЫКАНАЛІ ГАДАВЫ ПЛАН АСУШКІ БАЛОТ

ЛЭНА. (Нар. «Звезда»). Широка разгарнулася мелірацыйная работа ў Лэненскім раёне. На Сутоцкім участку ініцыятарам сапраўжнага паходу на лепшае і бясспраўнае асушэнне балот з'явіўся калгас «Інтэрнацыяналі», які заваяваў пераходныя чырвоныя зямлі. Калгаснікі гэтай сельгасаршчы і т. Краўчанка, Шэраў, Варкуленіч і др. штодня выдываюць на 8 кубаметраў зямлі замест нормы ў 5 кубаметраў.

Высокі ўзровень работ паказваюць таксама калгаснікі, працуючыя на Чэрніцкім участку. Калгаснікі сельгасаршчы «Авангард» тт. Бандарэнка і Міхайлаў выдываюць на 25 кубаметраў зямлі замест устаноўленай тут нормы ў 10 кубаметраў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў. Усяго на раёну на асушкі балот штодня занята больш 2.000 калгаснікаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

На Выдрыхіўскім участку многія калгаснікі таксама паказваюць выдатныя ўзоры

высокай прадукцыйнасці працы. 63-гадовая калгасніца з сельгасаршчы «На страж ворагам» Матрона Агеева на мелірацыйных работах штодня выконвае сваю норму на 200 і больш процантаў.

Ударная праца калгаснікаў раёна прыносіць свае выдатныя плодзі. Лэненскі раён першым у абласці выканаў гадавы план мелірацыйных работ. На плане ў бягучым годзе Лэненскаму раёну трэба асушыць 600 гектараў балот. Фактычна на 11 чэрвеня асушана ўжо 718 гектараў. Аб'ём выкананых зямельных работ складае 35.000 кубаметраў.

Калгаснікі раёна рашылі прадаўжаць мелірацыйныя работы, паставіўшы сваёй задачай выканаць гадавы план па асушцы балот на 200 процантаў.

Жыццё Чырвонай Арміі

НА ПАЛЯХ БАЯВОЙ ВУЧОБЫ

„ДОТ“ БЫЎ ЗНІШЧАН У ПАЛАСЕ ПЕРАШКОД

Шоў дробны дождж. У гэту ноч падраздзяленне, якое камандуе лейтэнант Клімковіч, выступіла ў паход. Рухалася хутка да ўказанага раёна прыбылі ў тэрмін. Пачалося наступленне. Раптам нібы з пад зямлі ўперадзе застрычы кулямёт.

У гэты час ад разведчыкаў паступіла дапава: «Уперадзе, метраў у 300—350, «дот» «спраціўніка», поўстунны да яго прыкрытыя фланкіруючымі кулямётным агнём.

Камандзір падраздзялення аддае загад, атаканта, палковы рухалася далей не магчыма.

Усю ноч ішла напружаная работа. Агнявыя і мінамётныя агні атакантаў агнявыя паліцы, саперы праразілі праходы для паходзі, падручнікі падрыхтоўвалі ўраўнаважаныя вышчысты.

Досвіткам пачаў «бой». Застрычы кулямёт з флангу. Прайсці поле, якое знаходзілася пад кіраваннем кулямётным агнём, было цяжка. Падраздзяленне залягло.

Лейтэнант тав. Клімковіч аддаў загад: праціваць гармаце тав. Вішнякова пачаў агнявы пункт «спраціўніка» справа, а гармаце тав. Трубачова — злева. Гармацкім разліў тав. Азаронка і мінамётнаму ўзводу тав. Сініцкіна адкрыць агонь па «доту». Калі агнявыя і мінамётныя, заважася, падаль і агнявыя пункты «спраціўніка», змоў і «дот», падраздзяленне тав. Клімковіча зноў перайшло ў наступленне.

Падраздзяленне кароткім перабегам прадаўжала наступленне.

У той час, калі ўзвод тт. Палічэва і Коцінава зайшлі з флангу і адкрылі агонь па левым прыкрытым амбразурах «дота», байцы бамбароўчага ўзвода тав. Ісаева, карытачыся скляткамі масляных вазі, працоўныя ўперат. Ёсць сфармаваны Браўноў і Бальчэнка зусім ужо недалёка ад «дота». Прыліццёныя да зямлі, яны паўзучы, пачынуць за сабой у мяшкі пясак. Праз некалькі мінут яны заківаюць амбразуры мяшкамі з пяском. У гэты час палатнікі саперы. Хутка сатрасаючыся, разлівае вялікай сілы ўзвод тт. Раціонава, Коцінава, Палічэва, адзінаццаці тт. Болдына і Малініна. На ўмеда маскіраваны і влілі наступленне чырвонаармейцы тт. Садаў, Алісінкі, Рыжкоў, Данька, Сахалваў.

М. КАЛАСОУСкі.

Шырокае поле, выбравае камандзірам для абароны, ператварылася ў вялікі ўздымаючы пераходны паласу. Знешне яно не змянялася. Паранейшаму ярка зелянеў дот, а між тым пад ім адчуваўся даўжыня нажымаюць ног хаваліся фугасы, міны і іншыя ўраўняў «сюрпрызы». Паласу кулямётныя разлікі ўраўняў у зямлю. Вось тут, у горце шырокай даліны, — скрытая агнявая точка. Калі прайдуць танкі «спраціўніка», а пяхота паднімецца ў атаку, — кавер доту ўзнімецца і кулямётны лівень заале наступачы. Такіх тоўкаў многа, і ні адну з іх не прыжмуць саперы наватым воякам. Ледзь прыжмуць руцэ саперы ператварылі ў шырокую паласу вяды. Малады ўласек так пераплелся дотам, што праз яго ні прайсці, ні прапаліць. Скаты вышыня арэзаныя акацыя. Яны не влілі ні з сцяны, ні з павятра, так старанна ўбараны ўсе прыкрыты.

Толькі ў гэсці кроках можна выявіць агнявую паласу праціваць гармаце, разлівае якой камандуе Собалеў. Мінамётнага сержанта Жарынава ўрываўся вяліка ўлада і можа, не падваргаючыся сам ніякай небяспечнасці, паразіць «спраціўніка» з любога напрамку, нават з тыту, калі ён будзе праверце.

Божны метр прастрол, ляжачай перад паласой абароны і ўнутры яе, прастраляваецца з некалькіх бакоў. Можна спытацца аб маленкіх пясках і нават тады не прыжмуць пад ім умеда працягнуцца наступачы. Узгорак — назіраўшы пункт камандзіра ўзвода — доту, ад ягона ідуць ні кіраваныя раёна.

Старшы лейтэнант тав. Собалеў прадуцяжэ ўсё, каб змарыць сілы «спраціўніка» і ў рашучы момант іхлівым ударам знішчыць іх.

Дзесці ў дачыні разлівае выстрал, за ім другі, трэці... Разведка «спраціўніка» шукае чыныяні ў баявым парядку абароны. Раптам напружаную шышню рэгулі ўзвод. Чорны саў дым і зямлі ўздымаецца ў павятра і павольна асадае на зямлю. Праз мінуць такі-ж саў дыму

і зямлі відаць на флангу. Часта вострачы кулямёт, скрыты ў неглыбокай лаччыне. Становіцца вялікай фігурай байцоў «спраціўніка». Яны робяць быстрыя перабегі, цесна прыбіваючыся да зямлі. Адын з узводаў (лейтэнант тав. Мернова) напад па перакрываючы агонь некалькіх рунчых становіцца кулямёту і вялікай колькасці хуткастрельных вінтовак. Сярод байцоў узвода разаралася некалькі мін. Байцы залягалі.

— Перадзіе камандзіру роты абста-ноўку! — загадае лейтэнант тав. Мерноў ляжачым непаладэку ад яго радмы Палічэву.

— Прасоўванне затрымаваць кулямёт з сцягу вышыня «сруша». Праз некалькі мінут па вышыні сканцэнтравана агонь некалькі гармац. Узвод агнявыя матчынасць працоўна далей.

Раптам леба разаралася праціўным дажджом. Зямля быстра праціваецца вадой. Наступаюць стая пяхоты, але гэта не сымна наступачы. Шышча быстрой стаў лны перабегі. Першым да доту вядуць заграбачыя дагоў чырвонаармеі Меншухін. У яго рука налішчы. Спарывае ўлічыцца на сину, Меншухін стаў раззід доту. Тым часам кулямётны наступачы сільна град куць па агнявыя тоўкаў абароны.

Калі ўзвод Мернова прараўся праз дотуае заграбаченне, ён сцінуўся перад новай пераходнай: лот байцоў стаў блытаніца ў непрыжымным у зелены траў дрон.

Вось тут і прыгадзіліся маты з жалы, падсесныя застрычы байцамі Байгубкавым і Шубоўшавым. Па матах, яны па доту, байцы мінулі і гэту пераходку.

Хутка па ўсёй лініі наступачы вярнулася «сруа». Пачалася атака.

... Сіня нима пераможца і пераможаных — звалі па разборы кіраванні вучыня. Наступачы дзейнічалі смела, рашучы і ўмеда. А абарона была ішчытай і ўпорунай. Пяхота вызначыць, якой старане прысудзіць перамоту.

Палітру П. ТУРСкі.

Марш на 40 кілометраў

Трыго! Байцы агнячэна палдыаюцца і праз некалькі мінут у поўным баявым снаражанні, з вінтоўкамі і стывкавымі кулямётнымі сцягу ў страі.

Перад падраздзяленнем паставілена задача зрабіць фарсаваны марш па дыстанцыі 40 кілометраў. Перад паходам чырвонаармейцы быстра падганалі аўтама і абундзіраванне, праверылі снаражанне. Праз некалькі мінут падраздзяленне рушы

З а р у б я ж о м

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі

(Дзёнікі вайсковых дзеянняў)

На англа-германскім фронце — актыўнасць авіяцыі. У ноч на 13 чэрвеня, на ведамасце ў зводны германскага камандавання, лёткі германскага бамбардзіроўшчыкаў набліліся на некалькі аэрадромаў у Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі. Германскія самалёты патапілі ў раёне Св. Георга 4 англійскія ўзброеныя гандлёвыя судны і нанеслі пашкоджанні 4 лінцам буйным парохам.

12 чэрвеня, перадае агенцтва Рэйтар, злучэнне англійскіх бамбардзіроўшчыкаў у суправаджэнні анцітанкавага зрабіла набіт на германскія судны ў Ла-Маншы. У ноч на 13 чэрвеня вайсковыя злучэнне англійскай авіяцыі падвергнулі бамбардзіроўшчыкам прамысловыя аб'екты ў Рурскай абласці. Англійскія самалёты зрабілі таксама набіт на лодкі ў Бресте і ў Антверпене і на некаторыя аб'екты паблізу Ротэрдама.

За апошнія дні значна ажыўліліся вайсковыя дзеянні ў басейне Міжземнага мора. Раніцай 12 чэрвеня, перадае агенцтва Рэйтар, вайсковыя злучэнні італьянскіх самалётаў зрабілі набіт на Мальту. Над востравам разгарэўся жорсткі паветраны бой, у выніку якога было знішчана 10 італьянскіх самалётаў. Зноў авіяцыя італьянскага камандавання, італьянскія вайсковыя злучэнні італьянскіх вайсковых злучэнняў знішчылі 8 англійскіх самалётаў, італьянскія вайсковыя злучэнні знішчылі два анцітанкавыя. Анцітанкавыя авіяцыя, адназначна ў камонілі англійскага камандавання, зноў зрабіла набіт на востраў Родос. Карэспандэнт агенцтва Асоцыятыд Прэс з Ла-Ліса (Іспанія) перадае, што аэскадрыя самалётаў невадомай нацыянальнасці рэйдной 12 чэрвеня сінгула піль па бок на Гібралтарскую зямлю. Агнём зенітнай артылерыі самалёты былі адганены. Паводле пааведамлення карэспандэнта агенцтва Асоцыятыд Прэс з Аліскіра, Гібралтарская зенітная артылерыя абстрэла самалёт невадомай нацыянальнасці, які пры гэтым паўважыўся на Гібралтар. Як мяркуюць, гэта быў французскі самалёт.

У Паўночнай Афрыцы, указваючы ў зводны германскага камандавання, ніякіх значных аперацый не было. На фронце ля Тобрука, паведамляючы ў зводны італьянскага камандавання, адзначалася актывізацыя артылерыі абодвух бакоў. Італьянскія бамбардзіроўшчыкі, гаворачы да зводны бамбардзіроўшчыкі, зенітны батальён і лагера англійцаў у Тобруку. Англійскія самалёты зрабілі набіт на Бенгазі.

Ва Усходняй Афрыцы, у Абісініі, пайбаваны актыўныя вайсковыя дзеянні адбываюцца паравешна ў абласці Гала-Сідамо. Зноўна камонілі англійскага камандавання.

Вайна ў Кітаі

(Агляд з 6-га па 13-е чэрвеня)

За апошні час назраецца ажыўленне вайсковых аперацый на поўначы Кітая ў правінцы Суйюань, дзе на працягу ўжо доўгага часу было зацішша. Вайсковыя дзеянні адбываюцца ў дзвюх частках: у правінцы Суйюань і ў правінцы Суйюань. Гэта акалічэнне дае японскаму камандаванню магчымасць скарыстаць магчымасці і бронетанкавую частку.

Кітайскія войскі дзейнічаюць у раёне на захад ад горада Баоту, які з'яўляецца кашчым пунктам Войск Суйюань-Кітайскай чыгуначкі і значным гандлёвым пунктам правінцы Суйюань. Горад з'яўляецца асноўным пунктам японскіх войск у аперцыях у правінцы Суйюань. У сучасны момант у гэтым раёне вайсковыя сілы, як вайскі, п'які. Карыстаючы гэтым, кітайскія часткі падрыхтавалі наступленне на Альбін, імянуша акружыць японскія войскі ў раёне на поўнач ад Уаншаньскага гора. Калона кітайскіх войск ушыльковую падыходзіла да Альбін. Другія кітайскія часткі развіваюць дзеянні

Афры ў Англіі ад паветраных бамбардзіроўкаў

10 чэрвеня, перадае агенцтва Рэйтар, што паводле даных міністэрства ўнутраных спраў і ўнутравай безапаснасці, на працягу мала ў Англіі з'явіліся следы авіяцыйнага набіту.

Заява Іосідзавы

ТОБЮ, 13 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамае агенцтва Ломей Пуцін, глава японскай дэлегацыі ў Галацкай Індыі Іосідзавы ў размове па тэлефону з рэдакцыяй газеты «Юмбур» заявіў, што з прычыны перавагі японскай авіяцыі Галацкай Індыі і качэвараў характару яе адна з японскіх аэрадромнаў дасягнулі на працягу апошніх некалькіх дзён Галацкай Індыі ў аэрадромнаў Іосідзавы.

Іосідзавы заявіў, што ён бачыў неабходнасць сутракацца з прадстаўніцтвамі Індыі ў Галацкай Індыі да свайго ад'яду ў Японію, намечанага на 29 чэрвеня. Заяўваючы тэму, што грамадская думка і другі ранаху падтрымліваюць пярэтую пазіцыю, занятую ўрадам Галацкай Індыі, Іосідзавы заявіў, «ситуацыя будзе становіцца ўсё больш і больш складанай». Іосідзавы абвергнуў чуткі аб эвакуацыі японскіх падданых з Галацкай Індыі, заявіўшы, што ніякіх падрыхтаванняў да ад'яду ўсіх японскіх рэзідэнтаў з Галацкай Індыі не рабілася і японскі генеральны консул у Батаві Іосідзавы заявіў японскіх рэзідэнтаў захоўваць спакой.

Умацаванне проціпаветранай абароны Галацкай Індыі

ПАНХАЙ, 13 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамае карэспандэнт агенцтва Рэйтар з Батаві, у Галацкай Індыі ўдзяляюцца вельмі ўвага пытанню проціпаветранай абароны. У бліжэйшы час будуць праводзіцца вучэнні па проціпаветранай абароне. У імях гарадах умацаваныя проціпаветраная абарона. Для жанарных брыгад закупленыя праціпаветраныя снапепатракі і ішпае снаражэнне.

Прыбыццце крпысаў у Лондан

ЛОНДАН, 13 чэрвеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамае, што англійскі пасол у СССР Крпыс прыбыў у Лондан.

Выступленне парламенцкага намесніка англійскага вайскавага міністра Крота

ЛОНДАН, 13 чэрвеня. (ТАСС). Як паведамае агенцтва Рэйтар, парламенцкі намеснік англійскага вайскавага міністра лорд Крота выступіў ўчора ў Лондане з прамовай, у якой выказаў надзею, што праз некалькі месяцаў будуць знойдзены спосабы эфектыўнай барацьбы з нацыянальным бамбардзіроўшчыкам.

Заканчаныя германскае контратаку ў Паўночнай Афрыцы. Крота заявіў, што англійскія войскі за сваёй малалікасцю вымушаны былі адступіць з Бенгазі і заняць пярэдачэпную пазіцыю ў Тобруку. Тобрук, на думку Крота, з'яўляецца асноўнай перашкодай на шляху германскага працяжвання да заходу паўвостраўя Егіпта. Да таго часу, пакуль Тобрук захоўваецца ў англійскіх руках, Габруна лінія абароны ў Мерс-Матрух знаходзіцца ў безапаснасці.

Крота ўказаў далей, што з добра ўзброенай арміі горада Аоста кожнаму ў 250 тысяч чалавек атэлася ўжо толькі 40 тысяч чалавек. Ужываючыся аб п'якіх у Іраку, Крота заявіў, што кванціце праціпаветранай абароны ў Іраку павялічыцца да 250 тысяч чалавек.

Змяненні ў саставе Румынскага міністэрства нацыянальнай эканомікі

БУХАРЕСТ, 13 чэрвеня. (ТАСС). Румынскі друк паведамае аб адстаўцы Васілія Дзімітрука, які займаў пасаду старшага румынскага ўрадавага камісіі пры міністэрстве нацыянальнай эканомікі па эканамічных перагаворах з Германіяй. Вышылі ў адстаўку таксама генеральныя сакратары міністэрства нацыянальнай эканомікі Эміль Марыян, Артур Горскі і Траян Шінеку.

Тысячы юнакоў і дзяўчат выйдуч на старт прафсаюзна-комсамоўскага кросса

МАГІЛЕУ, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). 15 чэрвеня — першы дзень прафсаюзна-комсамоўскага кросса. У ім прымуць ўдзел звыш 30 тысяч комсамоўцаў і пасаюзнай моладзі абласці. Уключэння і заахвочвання судзейскай калегіі. Актыўна рыхтуюцца да кросса фізкультурнікі Магілева. 15 чэрвеня на старт выйдуць звыш 2 тысяч чалавек, у тым ліку 500 рабочых швейскай фабрыкі, 400 вучняў рамясленага вучылішча № 4 і др.

Увогту ў прафсаюзна-комсамоўскім кросе ў гарадах і раёнах абласці прымае ўдзел каля 90 тысяч чалавек.

ВІПЕСК, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Звыш 50 тысяч комсамоўцаў і пасаюзнай моладзі абласці выйдуч на старт Усесаюзнага прафсаюзна-комсамоўскага кросса. Юнакі і дзяўчаты з непадарожнем чакаюць пачатку саапарынта.

У Полацкім раёне рэгулярна трэніруюцца 3.700 чалавек, у большасці — удзельнікі лыжнага кросса і ўсесаюзнага гімнастычных саапарынтаў. У педагогічным вучылішчы штудыюна паз кіраўніцтвам сакратара камітэта ДКСМБ тав. Зафатаева рыхтуюцца да кросса 42 каманды. 28 грамадскіх інструктараў рыхтуюцца да ўдзелу ў кросе калгаснае моладзь раёна.

Заканчаныя падрыхтоўка да кросу ў абласных цэнтры. Тут створаны тры судзейскай калегіі. Намечаны і падрыхтаваны месцы старту.

Закончыўся фестываль юных музыкантаў

На працягу трох дзён у Мінску ў памяшканні Беларускай дзяржаўнай артыстэрыі Беларускага філармонічнага адукацыянага тэатра ўдзельнічалі ў фестывалі юных музыкантаў вучыбы мінскай школы. У ім прынялі ўдзел 150 вучняў 19 музыканцкіх школ рэспублікі.

Упершыню ўдзельнічалі ў фестывалі школы зааходных абласцей. Фестываль пачаўся выступленнямі вучняў самай старавай школы ў Мінску — Магілёўскай музыканцкай школы і закончыўся агляданнем дасягненняў мінскай музыканцкай школы.

Юныя сярпачкі, виланчалісты, піяністы выконвалі творы рускіх і зааходна-еўрапейскіх кампазітараў.

Лепшыя выканаўцы — вучні Маскоўскай музыканцкай школы — прынялі ўдзел у радыёперадачы, арганізаванай Радыёкамітэтам БССР.

Фестываль пачаўся вынімі прайшоўнага вучэбнага года, даамаю наладзіць абмен вопытам у рабоне школ, выліў таленавітых юных музыкантаў.

Выкананне плана торфзавадмі Галоўторфа наркамата мясцовай паліўнай прамысловасці БССР за 12 чэрвеня 1941 года

Table with 3 columns: Заводы, Ступень выканання, Калібраж выканання. Lists various plants and their performance metrics.

ДЗЯРЖАўНАЯ ПАЗЫКА ТРЭЎЯЙ ПЯЦІГОДКІ (Выпуск трэцяга года) бяспройгрышна выпуск

ДАВЕДАЧНАЯ ТАБЛІЦА ПЕРШАГА ТЫРАЖА ВЫІГРЫШАУ

Тыраж адыбсі 7 і 8 чэрвеня 1941 года ў горад Петразаводск. У тыражы на ўсіх 92 разарах пазыкі, разарага 1.104.000 выігрышаў на суму 12.468.200 рублёў, у тым ліку: 92 выігрышы на 3.000 рублёў, 460 выігрышаў на 1.000 рублёў, 4.000 выігрышаў на 500 рублёў, 92.000 выігрышаў на 500 рублёў і 1.006.818 выігрышаў на 150 рублёў.

У табліцы ўказаны выігрышы на сторуэўнае аблігацыі. У першым тыражы выігрышы пазыкі ТРЭЎЯЙ ПЯЦІГОДКІ (выпуск трэцяга года) выігрышы вышлі на наступныя нумары серыі і аблігацый, на ўсіх 92-х разарах бяспройгрышнага выпуску пазыкі.

Large table with 10 columns: № серыі, № аблігацый, Планавы выігрыш у руб., № серыі, № аблігацый, Планавы выігрыш у руб., № серыі, № аблігацый, Планавы выігрыш у руб., № серыі, № аблігацый, Планавы выігрыш у руб.

*) На астатніх 49 нумараў аблігацый гэтай серыі вышлі выігрышы на 150 рублёў.

Пачалася аплата выігрышаў

Пачалася аплата выігрышаў на першым тыражы Пазыкі Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года). У першы дзень у

Памінашчыне Першага Беларускага тэатра. Гастролі Олескага Дзяржаўнага Украінскага тэатра развоўшчы.

ДЗЯРЖАўНАЯ ПАЗЫКА ТРЭЎЯЙ ПЯЦІГОДКІ. Пачатак у 8 г. веч. Каса тэатра адкрыта ў 8 г. веч. (Тэлефон 24-905).

Кінозаста «Чырвоная зорка». ЦЕПЕВА АБ ЛЮБІ. Сяаааа: 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Кінозаста «Інтэрнацыяналь». ГОРНЫ ПАТОК. Дзёнічы кінозаста «Дзёнічы востраў» ТАМІНЧЫЕ ВОСТАВА.

Кінозаста «Спартак». ПРАДСТАЎЛЕННІ. Пачатак у 8.30 веч. Каса адкрыта ў 8 г. веч. Гаральскі кася ў 12 г. веч. 8.30 веч.

Кінозаста «Спартак». ПРАДСТАЎЛЕННІ. Пачатак у 8 г. веч. Каса адкрыта ў 8 г. веч. Гаральскі кася ў 12 г. веч. 8.30 веч.

Кінозаста «Спартак». ПРАДСТАЎЛЕННІ. Пачатак у 8 г. веч. Каса адкрыта ў 8 г. веч. Гаральскі кася ў 12 г. веч. 8.30 веч.

Патрабуюцца: ІНЖЫНЕРЫ-І ТЭХНІК-ДАРОЖНІКІ, ПІРАТЭХНІКІ, ТАПОГРАФЫ, НАРМІРОЎШЧЫКІ, ПЛАВАКІ, АУТАРАКТАРНЫЯ МЕХАНІКІ, СТАРШЫЯ БУХГАЛТАРЫ, БУХГАЛТАРЫ, РАХУНКАВЫЯ-КАРТАТЭХНІКІ, МАШЫНІСТЫ І РАБІТЭЖНЫЯ КАСЫ.

Мінскі дзяржаўны політэхнікум аб'яўляе прыём студэнтаў на I курс ўсіх аддзяленняў і спецыяльнасцей на 1941/42 вучэбны год у колькасці 850 чалавек.

Політэхнікум рыхтуе: ГОРНА-МЕХАНІЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ — тэхнікі па эксплуатацыі, будаўніцтву і механіцы торфазаводаў; ПІРАТЭХНІЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ — інжынераў па будаўніцтву кваліфікацыі, рэгуляванню рэк, будаўніцтву гідрастацыяў; ВЭЛЕКТРАТЭХНІЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ — тэхнікі па нааграву і эксплуатацыі электрастанцыяў, электрастанцыяў, установак і машынаў ТЭС; ТАПАГРАФІЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ — тэхнікі па правядзенню тапаграфічных аамажы і пошукаў.

Мінская 2-гадовая школа лабарантаў і медсяцёр аб'яўляе набор на 1941/42 вучэбны год на першы курс лабарантаў і медсяцёр.

Пушкінскі сельскагаспадарчы інстытут аб'яўляе набор студэнтаў на першы курс.

Кінозаста «Чырвоная зорка». Гастролі Маскоўскага джаз-анардыёна. Пад мастакімі кіраўніцтвам і пры ўдзеле Е. М. РОЗЕНФЭЛЬД.

Праграмы радыёперадач: 16 ЧЭРВЕНЯ, ПАЏЯЗДЭТАК. 00.07—08.00—Эстрадыны канцэрт. 17.00—Перадача для малодшых школьнікаў.

АДРАС РЭДАКЦЫІ І ВІДАННІЦТВА: Мінск, Савецкая 6. Тэлефоны: адказны рэдактар — 2-09-00, дырэктар паліграфіі — 102, прыёмная рэдактара — 2-13-42, кіраванне аамажэння рэдактара — 2-51-58, кіраванне саапарам — 2-31-12, кіраванне аамажэння рэдактара — 2-18-33, саапаратары — 2-08-30, аддзяленне выданыя партыінага аддзела — 2-18-46, кіраванне аамажэння рэдактара і кіраванне аамажэння рэдактара — 2-18-53, заг. выданыя рэдактара — 2-18-55, бухгалтэрыя выданыя рэдактара і аддзел аб'яў — 2-08-44, вышуквачы — 2-47-65, канцэртна-аамажэння рэдактара — 2-18-37.